

Асобнае месца ў дзейнасці Уладзіміра Маісеевіча займае літаратурнае краязнаўства, якім ён даўно і плённа займаецца.

Яго літаратурныя даследванні абагульнены ў брашурах і кнігах: «Раскопкі вакол горацкага «Парнаса». Метадычны матэрыял і парады ў дапамогу прапагандыстам кнігі» (1992); «Максім Гарэцкі – жыццё і творчасць» (1993); «Літаратурны музей Максіма Гарэцкага. Кароткі даведнік» (1997); «Сын вёскі. Кароткі нарыс аб жыцці і дзейнасці пісьменніка Васіля Кавалёва» (1997); «Даследчык беларускай літаратуры. Кароткі нарыс аб жыцці і творчасці літаратуразнаўцы Барыса Іофе» (1999), «Раскопкі вакол горацкага «Парнаса». Літаратуразнаўчыя нарысы» (2001); «Горацкая студыя «Аршанскага Маладняка» (1926 – 1928). Кароткі нарыс аб гісторыі стварэння і дзейнасці» (2013). Усе гэтыя кнігі змяшчаюць цікавыя факты біяграфій пісьменнікаў і паэтаў, чый лёс так ці іначэй



быў

звязаны з Горкамі, з акадэміяй.



ПРА УЛАДЗІМІРА ЛІЎШЫЦА З ГОРАЦКАГА “ПАРНАСА”

Ніна Кавалёва,
член Саюза пісьменнікаў
Рэспублікі Беларусь

Лев Васильев

ЛЕТОПИСЦЫ

РОДНЫ ГОРАД АПЕТЫ ВАМІ...

З юбілеем віншую Вас!
І жадаю ў добры час:
Хай жа гэтаму віншаванню
Свае крылы дадуць святанні,
Свет надзеі – начныя зоркі.
І любоў, і павагу – Горкі.
Родны горад апеты Вамі,
Сёння прыйдзе да Вас з дарамі.
Пажаданнем шчасця і долі
Цёплых слоў прагучыць даволі.
Хай жа з Вамі ўсё добра будзе!
Вы патрэбны яму і людзям.
Добрай справай і добрым словам
Віншаванне ад Кавалёвай!

Владимиру Моисеевичу Лившицу

Человек всей душой
устремлён в бесконечность,
Несмотря на мгновенность
опущенных лет,
А незримой рекою
текущая вечность
Беспощадно старается
смыть его след.
Но деяния пращуров
наших далёких,
Хоть курганы-могилы
и в землю вросли,
На страницах скупых,
но словами глубокими
Сквозь века
летописцы
до нас донесли.
Много былей поведали
светлых и горьких
Через свой вдохновенный,
настойчивый труд...
И историю нашего
города Горки
В книгах
Лившица
наши потомки прочтут.

Уладзімір Ліўшыц -
жыццё ў пошуку
(да 70-годдзя з дня нараджэння)



Бібліятэка БДзСГА
2016

КАРОТКІ ЛЕТАПІС ЖЫЦЦЯ

1 лютага 1946 г. – нарадзіўся ў г. Красны Кут Саратаўскай вобласці

1947 г. – сям’я Ліўшыцаў пераязджае ў г. Горкі

- 1953-1964 гг. – вучоба ў сярэдняй школе № 2 г. Горкі
- 1965-1969 гг. – вучоба на гістарычным факультэце Магілёўскага педагагічнага інстытута
- 1969-1970 гг. – праца настаўнікам Панкратаўскай сярэдняй школы
- 1970-1971 гг. – служба ў Савецкай Арміі
- 1971-1972 гг. – праца інспектарам Горацкага раённага аддзела народнай адукацыі
- 1972-2007 гг. – праца ў Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі
- 3 лютага 1973 г. – шлюб з Марголінай Ліліяй Барысаўнай
- люты 1980 г. – абарона кандыдацкай дысертацыі
- 1989-2005 гг. – праца дырэктарам Горацкага раённага гістарычна-этнаграфічнага музея
- 2000 г. – абраны член-карэспандэнтам Міжнароднай Акадэміі вывучэння нацыянальных меншасцей
- 2004 г. – прыняты ў Саюз беларускіх пісьменнікаў
- 2006 г. – прыняты ў Саюз журналістаў Рэспублікі Беларусь
- снежань 2007 г. – пераезд у г. Нацрат Іліт (Ізраіль) на пастаяннае жыхарства
- 2009 г. – прыняты ў Міжнародны Саюз пісьменнікаў “Новы сучаснік”
- 2013 г. – абраны акадэмікам Міжнароднай Акадэміі сацыяльных тэхналогій
- 2015 г. – прысвоена званне “Ганаровы прафесар УА “Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія”



ГІСТОРЫЯ ГОРАК І АКАДЭМІІ Ў КНІГАХ УЛАДЗІМІРА ЛІЎШЫЦА

Уладзімір Маісеевіч з’явіўся першым аўтарам кнігі па гісторыі Горак – “Горки. Историко-экономический очерк”, якая выйшла ў выдавецтве “Польмя” (1989).

З’яўляецца ён і аўтарам тэксту да фотаальбома “Горкі” (1991). Яго яшу належаць і кнігі «Горки и окрестности. Справочник-путеводитель» (1993), «Летапіс Горака» (1995).

Уладзімір Маісеевіч быў адным з членаў рэдакцыйнай калегіі па стварэнню гісторыка-дакументальнай хронікі Горацкага раёна, кнігі “Памяць” (1996), у якой змешчана больш 20 яго аўтарскіх матэрыялаў.

Таксама Уладзімір Маісеевіч прыняў удзел у падрыхтоўцы тэксту да кнігі “У краі бярозавых гаёў”, якая была прымеркавана да працаўнікоў вёскі “Дажынкi-2012”, што праводзілася ў Горках.

Яшчу нястомнага краеведа належаць і тры кнігі, якія выйшлі ў межах серыі “Ими гордится Горецкая земля”. Пад адной абагульняючай назвай “Гордость и слава Горецкой земли” былі выдадзены наступныя кнігі: “Знаменитые земляки-ученые” (2013), “Земляки – Герои Советского Союза, генералы вооруженных сил и министерства внутренних дел СССР” (2014); “Герои Социалистического труда, заслуженные работники народного хозяйства, культуры, художники и писатели” (2015).

Гісторыя Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі заўсёды была ў цэнтры пошукаў горацкага краяўдцы. Практычна няма ніводнага гістарычна-літаратурнага выдання аб гэтай вышэйшай навучальнай установе, да якога Уладзімір Маісеевіч не меў бы права дачынення. Гэта і выданні кніг да юбілеяў акадэміі, стварэнне Летапісу акадэміі, які быў перавыдадзены ўжо 5 разоў, выданне буклетаў і кніг аб яе памятных мясцінах.

Менавіта па прапанове У.М.Ліўшыца ў акадэміі была створана серыя «Выдающиеся ученые и преподаватели БГСХА», у межах якой былі выдадзены брашуры аб шэрагу знакамітых вучоных.

